

Цяпер мейскія міліцыйскія чыны тэлефонуюць некаторым пацярпелым ад газу, хамства, дубінак і мякенкімі галасамі запрашаюць прыйсці у пастарунак, не тлумачачы прычын. Некаторыя дзеля цікаўнасці! приходзілі. Тады у іх міліціянты прасілі прабачэння. Маўляу, "извините", мы вас трошкі пабілі і газам трошкі таго... "За нетактичное поведение милиции в отношении отдельных граждан им принесены извинения должностными лицами УВД Минорисполкома", -- паведамляе у лісьце Зянону Пазьняку начальнік аддзела агульнага нагляду Прокуратуры БССР. Дарэчы, у З.Пазьняка ніхто прабачэння не прасіу. Але справа не ў гэтых. Прабачэнні павінны быць надрукаваны у тых жа газетах, у якіх ссыяраша друкавалася тая міліцэйска-бюрократычная мана. Заадно і у чытчоу варта папрасіць прабачэння за ашуканства. Па-другое, прабачэнні пад прымусам гэта адно, а крымінальнае правапарушэнне па артыкулу 167, ч.2, КК БССР — іншае. І адказываць прыдзеца. Яны, бачыце, дадумаліся выклікаць пацярпелых, каб сказаць свае прабачэнні. Якая галантнасць. 30 кастрычніка зняважылі не толькі наш народ, але і святую памяць наших продкаў, замучаных, забітых, закатаваных сталінскімі вылюдкамі.

## З ІМЕСТ

I. Паведамленне аб таварыстве .....	стар.	I
2. Рэзалюцыя .....		5
3. Дэкларацыя .....		7
4. Статут .....		II
5. Ліст з Наваполацка .....		21
6. Бюрократычны гульні .....		22
7. Чаму Менск стаў Мінскам? .....		24
8. Ведамасці .....		25

Modern History Archives  
Архіў Найновейшай Ністорыі

Fond 1/1. sprava M.29

Выпуск падрыхтавалі: Зянон Пазьняк, Уладзімір Крукоўскі,  
Ірына Марачкіна - старэйшая. Рукапіс складзены 22 студзеня  
гэлага года у Менску.



1989

# МАРТЫРАЛОГ

ВЫДАНННЕ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСКАГА ГІСТОРЫКА-АСЬВЕТНІЦКАГА ТАВАРЫСТВА ПАМЯЦІ АХВЯРАЎ СТАЛІНІЗМУ «МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ»

## Паведамленне аб таварыстве

Дасбрахвотнае грамадскае гісторыка-асьветніцкае таварыства памяці ахвяраў сталінізму "Мартыралог Беларусі" было створана на Усебеларускім устаноўчым сходзе грамадскіх прадстаўнікоў, які адбыўся 19 кастрычніка 1988 г. у Менску. Ідэя яго стварэння узынікла яшчэ летам, неўзабаве пасля адкрыцця прауды пра Курапаты. Тады па ініцыятыве Мемарыяльнай і іншых камісіяў Беларускага фонду культуры была ўтворана арганізацыйная група Камітэт "58", якая падрыхтавала праекты статута і дэкларацыі таварыства і сумесна з творчымі саюзамі кінематографісту, мастакоў, пісьменнікаў і рэдакцый газеты "Літаратура і мастацтва" склікала устаноўчы сход. Гэтыя саюзы і рэдакцыя Ліма разглянулі і прынялі праекты документаў таварыства (Дэкларацыі, Статута) і сталі яго устаноўчымі арганізацыямі (спонсарамі).

На Устаноўчым сходзе прысутнічала 350 чалавек. Было прадстаўлена кірауніцтва ўсіх творчых саюзаў рэспублікі, майстры мастацтвау, дзеячы навукі і культуры, рабочыя і служачыя, студэнты, прадстаўнікі прокуратуры БССР, ЦК КПБ, Мінтарыўканкама, грамадскія ініцыятары з ўсіх воўласціцяў Беларусі, госьці з Літвы і Арменіі.

Не драмалі, аднак, і сілы бюрократычнай рэакцыі. Яшчэ за дзівё гадзіны да пачатку сходу у зале з'явіліся некалькі дзесяткаў мужчын у цывільнім (некаторыя з добрай выпраўкай), адмовіліся рэгістрація і занялі месцы. Потым іх паболела. Каля ста чалавек не прыйшлі рэгістрацію.

Тым не менш арганізаторы Устаноўчага сходу аб'явілі, што ўсе прысутнія карыстаюцца аднолькавымі правамі голасу і галасуюць па ўсіх пытаннях.

У прэзідым сходу выбралі Васіля Быкова, Рыгора Барадуліна, Інку Брыля, Пятро Бітэля, Анатоля Вярцінскага, Аляксандру Галадзед, Ніла Гілевіча, Сяргея Грахоўскага, Юрыя Дракахруста, Міхала Дубянецкага, Маю Кляшторную, Тадэіяну Кляшторную, Вячаслава Нікіфара, Зянона Пазьняка, Стэфанію Станюту, Уладзіміра Стальмашонка, Максіма Танка, Тамару Цулукідзе, Соф'ю Чарвякову, Міхася Чарняускага, Іосіфа Шадыру.

Перад пачаткам сходу сярод грамадскіх прадстаўнікоў былі распаведжаны праекты документаў (Дэкларацыі і Статуту), якія потым абориковалі і зацвердзілі з усімі папраукамі. Выходзячы з сутнасці працы, мэтау і задачау таварыства прапанавана называць яго "МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ".

Востра праходзіла аборковаць Дэкларацыі і выбары у Грамадскую раду таварыства. Бюрократычныя функцыянеры і тыя, што не зарэгістраваліся і прыйшлі за дзівё гадзіны да пачатку сходу, стараліся усяляк перашкодзіць яго нормальнай работе, "утапіць" канструктывныя разважанні ў дэмагогіі, адвесці тэму гаворкі убок і зачыгнунць час, груба умешваліся у працэс галасавання. Асадліва нетакточна і яўна правакацыйна паводзіўся супрацоў-

нік ЦК КПБ Р.Бузук, які імкнууся перашкодзіць вядучаму М.Дубленецкаму весьці галасаванье.

Ганебныя паводзіны функцыянеру выклікалі асуджэнне нават сярод незарэгістраваных удзельнікаў. Сімтаматычна, што супраць Цэкляраціі з іх асяродзьдзя галасавалі 31 чалавек. Пазней, калі зацвярджалі Статут, супроць было ужо 12 галасоў; калі зацвярджалі склад Грамадской рады супроць прагаласавала трох чалавекі; а калі галасавалі за кандыдатуры старшыні і намеснікаў, супроць не паднялася ніводная рука.

Маральнае і фактычнае паражэнне, якое пацярпела антыперабудовачная рэакцыя 19 кастрычніка, выклікала ў яе функцыянеру шалёную злосць. У рэспубліканскай і абласной прэсе, якая знаходзіцца пад іх кантролем, і асабліва у сваіх органах "Вечерний Минск" і "Політическій собеседнік" партыйныя рэакцыянеры распачалі небывалую дагэтуль кампанію траулі, шальмаваньня, хлусьні і зньяваг у адрас інтэлігэнцыі, моладзі, творчых саюзаў, грамадскіх аб'яднаньняў. Усіх, хто прысутнічалі на Устаноўчым сходзе "Мартыралога", абзвывалі "самазванцамі", "нефармаламі", сход "незаконным" і г.д. У сістэме партыйнай пропаганды разгарнулася нястрыманая траулі інтэлігэнцыі і грамадскіх аб'яднаньняў. Пачалі шальмаваць Васіля Быкава і Алеся Адамовіча, Народных франты Прыбалтыкі. Боракратыя у каторы раз паказала сваю палітычную агрэсіўнасць, нянявісьць да усяго беларускага, народнага, да дэмакратычнай са-лідарнасці паміж народамі.

Сур'ёзнасць становішча ў тым, што боракратычную рэакцыю ў БССР узначальвае партакратыя -- тая карпаратыўная палітычная сіла, што не зьяўляе ся сама па сабе структурным органам дзяржаўнай улады, але на справе ўзурпіравала ўсе ўсе функцыі. У часы сталінізму і брэжнёўшчыны партакратыя ажыццяўляла абсалютную, неабмежаваную самадзяржаўную уладу і цяпер, вядома ж, не хоча випусціць яе з рук. Партаракратыя нясе поўную адказнасць за тое катастрофічнае становішча, у якім апынулася наша рэспубліка пе-рад абліччам экалагічнага, радыяцыйнага, эканамічнага і культурнага катаклізму. Гэта перш за ўсё яна -- партакратыя -- давяла да такога стану нашу Беларусь і нашае насельніцтва.

Але, відаць, ведае кот, чыё сала зьеу, калі так байцаўся грамадскай ініцыятывы. Пачынаючы выбары у Вярхоун Савет СССР. Тым, хто ганбіць наш народ, называе яго адсталым, зневажае нашу мову, гісторыю, плюе на нашае народнае здароўе, тым, хто нам бессаромна хлусіць і хлусіць, вельмі хочаща быць выбранымі. Ці удасца ім і на гэты раз усіх ашуканц?

Зрэшты, нянявісьць да "Мартыралога" з боку рэакцыйнай боракратыі выклікана не толькі тым, што таварыства падрывае гэтак мілую для іх адміністрація-палітычную сістэму сталінізму. 19 кастрычніка па прапанове прысутных Устаноўчы сход выказаўся за стварэнне Беларускага народнага фронту за перабудову "Адраджэнне".

Абвяшчэнне сьпіска аргкамітэту БНФ было сустрэта бурнімі атакамі, усе (акрамя некалькіх чалавек) усталі. Характэрна, што з тых прысутных пераапранутых і арганізаваных інкогніта супроць фронту галасавала ўсяго 19 асоб.

Вынікі галасаваньня ўскосным чынам паказалі, што сталініцкая антыперабудовачная рэакцыя у рэспубліцы згуртаваная, у асноўным, у верхавіне партакратыі сярод трывалынікаў партыйных партфеляў і наменклатуры. Партийнае асяродзьдзе вакол яе не вылучае пасыльдоўнасцю. Шмат хто з гэтага асяродзьдзя не можа не бачыць бесперспектыўнасці палітычнай пазіцыі верхняга эшелона партыйнай улады ў БССР, аднак голасна пра гэта не кажа. Справа ў тым, што камуніст на ніжніх ступенях партыйнай іерархіі поунасцю быспраўная істота ў партыі. Калі ён трапляе ў нямільсць і партыйнае начальніцтва захоча з такім камуністам расправіша -- яно з ім абвязковая паквітае і ніхто яго не уратуе. Калі ж у ка-

муніста хопіць дастаткова харектару і адлагі, ён, вядома ж, будзе змагацца і можа нават свайго дабіца; але якой цаной? Ператварчы сваё жыццё ў пекла, а здароўе ў руіну.

Шырокая развязаны ў Народнага фронту за перабудову павінна стаць падтрымкай для здаровых і цывілізацийных людзей у партыі, для тих кіраунікоў, якія здольны зразумець, што палітычнай будучыні рэспубліканскага партынага кірауніцтва залежыць ад яго падтрымкі ідэй і спраў народнага фронту і ніяк не наадварот. Будучыня за перабудовай, а не за сталінічнай.

Пасля 19-га кастрычніка мінскай рэакцыі, відаць, страціла руінавагу. Сыпешна рыхтуеца адпор "зарвавшимся самозванцам". Ад кожнага з 9-ці райкомаў горада вистаўляеца ў сярэднім па 100 чалавек верных байцу "за перестройку" з ліку партыйнай боракратыі, камсамольскага актыву і рабочай наменклатуры(рабочых, прылашчаных і распрапагандаваных партакратіяй). Усё гэтае воінства, звыш 900 чалавек, было прывезена на аутобусах у Дом палітасветы, дзе 22 кастрычніка мінскі дыскусійны клуб "Современник" (Сучаснік) ладзіў дыскусію па пытаннях выбарчай сістэмы. Дом палітасветы акружыла міліцыя, а "воінства" запоўніла залу і сходу навалілася на ашаломленых арганізатораў дыскусіі, ганьбуючы іду Народнага фронту. Усё гэта выглядала даволі камічна, бо ад створаўнага три дні назад аргкамітэту БНФ на дыскусіі "Сучасніка" (дзарэчы, далёкай па tame ад праблем фронта) выпадкова прысутнічала толькі адзін чалавек. Тым не менш сабрання "900" прынялі адпаведную рэзалюцыю супроць арганізацыі Беларускага народнага фронту за перабудову з заклікам "призвать к порядку" яго ініцыятараў. Назаўтра з гарачкі ні ў чым не павіннаму клубу "Сучаснік" адмовілі у памяшканьні.

Для мінчан гэты няудалы фарс, разыграны 22-га кастрычніка гарадской партыйна-ідэалагічнай службай, цяпер добра вядомы. І вавят яго арганізаторы не надта ахвочы тое успамінць. Тым не менш у 1-м нумары "Політическага собеседніка" за гэты год зъявілася публікацыя, вытрыманая у класічных традыціях сталініцкай публіцыстыкі 30-х гадоў (стар.34-36). Там, між іншым, напісаны: "уже через три дні "иніцыятывная група народнога фронта" избранная в Доме кино, приготовилась провозгласить "народный" фронт в Белоруссии"(с.34). Далей яшчэ цікавей: "...собравшиеся в Доме политпроса почти единогласно осудили не только программы "фрона", но и самую идею его организации"(с.35); тут жа пішацца, што прысутнімі быў зроблены "взвешенный" і "детальный анализ представленных программ". Разглядаючы нават недахопы гэтих "программ": "политическая" -- "напіскана неприкрытыми политическими устремлениями", а "экономическая" патрабуе свободнай куплі, прадаваньня і перарадаваньня зямельных участкаў, вяртаньня памешчикаў і кулакоў і г.д.

У сапрауднасці ніякай праграмы Беларускага народнага фронту тады не існавала. Няма яе і на сёньняшні дзень. Толькі у канцы сінегня 1988 года падрыхтаваны матэрыялы да праграмы. Перад самым Новым годам у "Навінах БНФ" надрукавалі частку гэтих матэрыялаў -- разьдзел "эканоміка" -- для абмеркаваньня у групах падтрымкі. Ні пра якую куплю-прадажу зямлі, памешчикаў і кулакоў там няма гаворкі. Тоё ж, што напісаны у "Політич.собеседнік" звычайнае ашуканства. Зрэшты, каб пералічыць гэтае ашуканства спатрэбіўся б аб'ём тэксту не меншы чым у часопісе. Да не гонар нам весьці размову з таким рэакційным і несумленным выданнем, як "Політическій собеседнік".

5-га лістапада 1988 г. Грамадская рада Мартыралогу падала ўсе дакументы на реєстрацію таварыства ў Мінгарвыканкам (згодна існуючых правілаў). Роўна праз месяц, 5 сінегня з Мінгарвыканкамам паведамілі, што паводле заканадаўчай пастановы 1932 года Мінгарвыканкам не павінен зацвярджаць рэспубліканскую грамадскую ар-

гандзюцю. Дакументы вярнулі. Прытым юрыдичная камсія Мінгарвыканкама выказала некалькі дробных неістотных зауваг па статуте на паустаронкі тэксту.

Праз некалькі дзён дакументы былі пасланы у Прэзідым Вярхоўнага Савета рэспублікі. У Прэзідыме вырашылі не месь справы з Таварыствам; выклікалі туды прадстаунікоу творчых саюзаў (спонсараў) і паспрабавалі на іх націснуць, скіліць да фактычнай ліквідацыі Мартыралога. Пра "Мартыралог Беларусі" і яго статут, назваўшы яго "лухтой", у зыняважлівой форме выказаўся старшыня Прэзідима Вярхоўнага Савета БССР Г.С. Таразевіч.

4-га студзеня гэтага года на імя старшыні Таварыства з Прэзідыму ВС БССР прыйшла адмова у рэгістрацыі статута на той падставе, што быццам бы устаноучыя арганізацыі не знаёміліся са статутам і съпеціяльна яго не разглядалі. (У сапрауднасці знаёміліся і разглядалі). Адначасна у творчым саюзе і ЛІМ быу накіраваны велізарны ліст (? машинальных старонак у 1,5 інтэрвала) з Міністэрства юстыцыі БССР за подпісам міністра В.Сукалы.

Гэта ўнікальны дакумент бюрократычнай казуістыкі і жанру. Ліст В.Сукалы перасланы сябрамі таварыства "Мартыралог" у рэдакцыю адной з газет. У наступных нумерах "Мартыралога" чытачі пазнаёміша з палажэннемі гэтага ліста. Ім, пэўна, будзе цікава даведацца, што з тэксту статута: "Кожны сябра Таварыства "Мартыралог", змагаючыся са сталінішчай, павінен прытрымлівацца гуманістычных прынцыпаў..." — нам прапанавалі "исключыць слова "бор'шчайся со сталінщиной"; што, "определяя перыод репрэсий как "геноцид", в уставе допущено искажение исторической действительности, так как создает превратную картину о направленности репрэсий..." і г.д.; што у сваім статуте таварыства памяці ахвяраў сталінізму мы не прытрымліваемся сталінскіх заканадаўчых установак 1932 і 1935 гг. у прыватнасці "постановления ЦИК и СНК СССР от 1 июля 1935 г. "О порядке проведения добровольных сборов, разрешающих общественным организациям проведение всякого рода сборов только в виде исключения с разрешения Совета Министров СССР" (і гэта у той час, калі паўсюдна зъбірались сродкі у дапамогу Арменіі); што прадугледжваем ужыванье "хоругви, являющейся предметом религиозного культа" і сімвалам "воинских формирований" і г.д. і т.п. Як казалі чэхаускія героі -- "боты у съмятку".

У час траулі таварыства "Мартыралог Беларусі" адзін з фундаментараў (апаратны работнік Бел.фонду культуры Л.Валеев), выступаючы перад архітэктарамі, сказаў, што "Мартыралог" можа захапіць палітичную ўладу, а 30 кастрычніка да Усходніх могілак была прывезена "машина камней". Логіка, як у Міністэрстве юстыцыі. Пыха і жабрацтва бюрократы.

На сёньняшні дзень толькі у Менску зарэгістравана звыш 500 сяброў "Мартыралогу". 27 лістапада леташняга году створана Магілёўскае абласное аддзяленне Таварыства. Старшыней яго абраны заслужаны дзеяч культуры Валенцін Іванавіч Ермаловіч.

Расце колькасць сяброў "Мартыралогу" у Гародні (каля ста чалавек), Берасці, Полацку, Лепелі і іншых гарадах.

Паколькі стала зразумелым, што пяперашніе сталіністыкі партыяне кірауніцтва рэспублікі і бюрократычнае цемрашальства нізашто не дапусцяюць юрыдичнай рэгістрацыі "Мартыралога Беларусі", таварыства распачынае працу у абмежаваных варуниках, чакаючы пераемен, змагаючыся з бюрократычнымі самадзяржаючымі і набліжаючы перамогу перабудовы на Беларусі.

Зянон Пазняк,  
старшыня Грамадской  
рады таварыства.

## рэзоляцыя

Усебеларускі Устаноучы сход прадстаунікоу грамадскасці, скліканы 19 кастрычніка 1988 года у горадзе Менску арганізацыйнай групай Камітэт "58" па стварэнню Беларускага грамадскага гісторыка-асветніцкага Таварыства памяці ахвяраў сталінізму, абмеркаваў дакументы, падрыхтаваныя Арганізацыйнай групай, структуру і кандыдатуры у кіруючыя органы Таварыства і прыняў наступныя рашэнні:

- 1/ Адобрыць Дэкларацыю і выкладзенія у ёй праграмныя задачы, зъмест і накірунак дзейнасці Таварыства.
- 2/ Зацвердзіць Статут і выкладзенія у ім ідэйныя, арганізацыйныя і структурныя палажэнні.

Выходзячы з сутнасці, галоунай мэты і асноўнага зъместу працы Таварыства, якія прадугледжваюць стварэнне мартыралога Беларусі, прапанавана называцца Беларускім грамадскім гісторыка-асветніцкім Таварыствам памяці ахвяраў сталінізму "МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ" /у скрачаным варынце Таварыствам "МАРТЫРАЛОГ"/. Назву Таварыства "Мартыралог" лічыць умоўнай да I-й чарговай Конферэнцыі Таварыства.

Устаноучы сход выбраў Грамадскую Раду Таварыства "Мартыралог", у якую увайшлі: Уладзімір Арлоў, пісьменнік, Алег Белавусаў, кінарэжысёр, Васіль Быкаў, народны пісьменнік БССР, лаурэат Ленінскай прэміі, Алена Белязо, доктар гістарычных навук, Анатоль Вярцінскі, паэт, гал.рэд.тыднёвіка "Літаратура і мастацтва", Вінцук Вячорка, філолаг, Сяргей Грахоўскі, пісьменнік, Уладзімір Дамашэвіч, пісьменнік, Сяргей Дубавец, журналіст, Міхал Дубянецкі, пісьменнік, Аляксей Дудараў, драматург, Міхаіл Жданоўскі, кінарэжысёр, Сяргей Законьнікаў, паэт, гал.рэд.часопіса "Полымя", Віктар Івашкевіч, рабочы, Алена Каламіец, журналіст, Алеся Каско, пісьменнік, /Берасць/, Уладзімір Конан, доктар філософскіх навук, Уладзімір Крукоўскі, мастак, Мікола Купава, мастак, Вячаслаў Ляшковіч, ветэран вайны і працы /Маладзечна/, Віктар Манаев, актор, Аляксей Марачкін, мастак, Зянон Пазняк, кандыдат мастацтвазнаўства, Міхаіл Піашук, кі-

## ДЭКЛАРАЦЫЯ

Беларускага грамадскага гісторыка-асьветніцкага  
таварыства памяці ахвяраў сталінізму  
"МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ"

нарэжысёр, Тамара Раманькова, выкладчык культа съвестру-  
чылішча /Магілёў/, Але́сь Ращынскі, кампазітар, Анатоль  
Сідарэвіч, журналіст, Міхась Ткачоу, доктар гіст.науки  
/Гародня/, Міхась Чарныускі, кандыдат гіст.науки, Эрыест  
Ялугін, пісьменнік.

Старшыней Грамадской Рады выбраны Зянон Пазняк.

Намеснікамі старшыні: Уладзімір Арлоу, Алег Бела-  
вусау, Алена Белязо, Уладзімір Крукоускі.

Выбрана Рэвізійная камісія Таварыства, у якую  
увайшлі: Рэгіна Гамзовіч, філолаг, Генадэй Каҳаноускі,  
кандыдат гіст.науки, Мікола Наварчук, мастак, Лія Са-  
лавей, кандыдат філал.науки, Яўген Шмыгалёу, інженер-  
канструктар. (старшыни).

Зацверджаны аб"ём і перыядычнасць уплаты сяб-  
роўскіх складак /пяць рублёў у год для асоб, чия зар-  
плата вышэй прадугледжанага мінімуму, і трох рублі у  
год для студэнтаў і тых, хто атрымлівае мінімум зар-  
платы, альбо пенсію менш 71 руб.у месяц/. Зацверджаны  
працэкт адлічэння ад публікаций, зробленых па за-  
данню і при матэрыяльнай і арганізацыйной падтрымцы  
Таварыства /25 працэнтаў/.

Зыходзячы з неабходнасці пашырэння перабудовы  
на Беларусі і прымаючы пад увагу, што на Устаноўчым  
сходзе Таварыства прадстаўлены ўсе творчыя саюзы рэ-  
спублікі, працаунікі науки і культуры, рабочыя, служа-  
чыя, інтэлігенцыя, студэнты, удзельнікі самадзейных  
аб"яднаньняў і іншыя пласты насельніцтва, сход паства-  
навіу утварыць при Беларускім грамадскім гісторыка-  
асьветніцкім таварыстве памяці ахвяраў сталінізму  
"МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ" грамадскі Арганізацыйны камітэт  
Беларускага народнага фронту за перабудову — "АДРА-  
ДЭНЬНЕ".

Устаноўчы сход Таварыства "МАРТЫРАЛОГ" зацвер-  
дзіў ганаровых сяброў Таварыства з ліку былых паліт-  
зняволеных і пацярпелых ад сталінскіх рэпрэсій.

Удзельнікі Устаноўчага сходу выказваюць сваю ра-  
шучую падтрымку справе перабудовы і аднаўлення, рас-  
пачатай лепшымі сіламі нашага народа і Камуністычнай  
партыі.

Сталінізм, як антычалавечы і антысацыйны

дзяржаўна-палітычны рэжым, як тэорыя і практыка, наёс

велізарную школу нашаму народу.

Сотні тысяч сыноў і дачок Беларусі былі заката-  
ваныя у сталінскіх турмах, расстрэляныя у месцах ма-  
савых забойстваў, памерлі ад непасільной рабскай пра-  
цы, ад голаду, холаду і хвароб у канцлагерах.

Сталінскі рэжым прымусова выселіў сотні тысяч  
жыхароў нашай рэспублікі у сібірскую тайгу, на далё-  
кую поўнач, у казахстанскія стэпы, дзе іны былі асу-  
джаны на выміранье або асіміляцыю.

Сталінскія рэпрэсіі канца 20-х—пач.50-х гадоў  
вынішчалі ўсё лепшае, актыўнае, разумнае, творчае на  
нашай зямлі.

Сталіністамі былі вынішчаны ленінскія кадры Каму-  
ністычнай партыі, найбольш кваліфікованыя, сумленныя  
савецкія, дзяржаўныя і гаспадарчыя работнікі.

Сталіністамі была вынішчана самая працавітая і  
прадпрымальная частка нашага сялянства. Рэшту сель-  
скага насельніцтва дэмаралізавалі страхам, прыгонай  
працай, хлусьнёй.

Сталіністамі была вынішчана большая частка съвя-  
домай беларускай інтэлігенцыі — пісьменнікаў, вучо-  
ных, іншых творчых работнікаў. Праводзілася разбурэнне  
нашай гістарычнай і культурнай спадчыны, выцясненне  
роднай мовы з усіх съфераў грамадскага жыцця, чым бы  
зроблены замах на само існаванье беларускага народа,  
як этнічнай асобнасці.

Імкнучыся да татальнай уніфікацыі, сталіністы ду-  
шылі самабытнасць усіх нацыянальных груп насельніцтва,  
што праражываюць у БССР, вынішчалі іх інтэлігенцыю.

Сякера сталінскага беззаконья ні літавала ні мар-  
шала і акадэміка, ні рабочага і селяніна, ні старых,  
ні жанчын, ні дзяцей. Мала на Беларусі сем"яу, якіх бы  
не закраюў сваім чорным крылом сталінскі тэрор.

Злачынствы сталінізму, прамы генадыц у адносінах да многіх сацыяльных груп насельніцтва — гэта злачынствы супроць чалавечтва, ім не павінна быць дараваньня з-за тэрміну даўнасьці, якімі б лозунгамі яны не прыкрываліся.

Наш зварот да трагічных старонак мінулага прадыктаваны адзінным жаданнем: садзейнічаць выяўленню поунай і праудзівай кардіны масавых забойстваў, рэпресій і тэору на Беларусі, каб абудзіць памяць народа, вярнуць яму прауду, справядлівасць, годнасць і тым самым прадухіліць у будучым паутарэнніе такіх трагедый, не дапусціць вяртання сталінізму.

Таварыства памяці ахвярау сталінізму "Мартыралог Беларусі" ставіць задачы:

Высьветліць колькасць і наіменна грамадзян Беларусі, што загінулі у час сталінскага тэору канца 20-х — пачатку 50-х гадоў.

Выявіць месцы масавага зньязволення, забойстваў і пахавання ахвяр.

Высьветліць прозвішчы організатораў, выкануцаў, яных і тайных памагатых масавых рэпресій, тэору і забойстваў. Паставіць пытаньне аб правядзенні съледства і суда над імі.

Патрабаваць судовага працэсу над Сталінам і яго акружэннем, над сталінізмам.

Дамагацца адпаведных дапаўненіяў Канстытуцыі і Крымінальнага кодэксу БССР аб адказнасці за злачынствы сталінічны, аб нераспаўсюджванні на гэтых злачынствы тэрміну даўнасьці.

Стварыць у горадзе Менску навукова-дасьледчы, асьветніцкі, архітэктурна-мемарыяльны комплекс памяці ахвярау сталінізму "Мартыралог Беларусі", у які павінны Увайсьці: мемарыяльны ансамбль у Курапатах, Інфармацыйна-дасьледчы цэнтр з архівам, музеем, бібліятэкай. Ушанаваць помнікамі і абеліскамі памяць замучаных і забітых у месцах іх пахавання па ўсёй Беларусі.

Адкрыць съпецыяльныя рахунак у банку, на які можна будзе перасылаць гроши на помнікі і комплекс "Мартыралог Беларусі".

Выдаваць бюлетэнь "Мартыралог", дзе будзе адлюстравана праца Таварыства, будуть друкавацца документы, дасъледаванні і матэрыялы аб злачынствах сталінічны.

Садзейнічаць публікацыі у перыядычным друку матэрыялаў аб народнай трагедыі, выпуску адпаведных кніг, альбомаў, зборнікаў дакументаў, дакументальных фільмаў.

Хадайнічаць перад Прэзідыумам Акадэміі навук БССР аб выдзяленні сродкаў для стварэння при Аддзеле гісторыі сацыялістычнага будаўніцтва Інстытуту гісторыі сектара па дасъледаванні сістэмы сталінізму і яго злачынстваў.

Выяўляць і выкryваць тыя сілы, якія будуть перашкаджаць высьвяtleнню прауды аб сталінскіх рэпресіях і тэоры.

Дамагацца тэрміновай падрыхтоўкі і прыняцця закона аб архівах з указаннем тэрміну /ад 1 да 30 гадоў/, пасля якога архівы і сковішчы дакументаў КДБ /НКУС/ і іншых устаноў павінны быць рассакрэчаны і стаць агульнаадаступнымі. Дамагацца ліквідацыі "сьпецфонда", "сьпецсковішчаў", усіх працу "арышту" дакументаў, кніг і перыядычных выданняў.

Паставіць пытаньне аб строгай справаздачнасці КДБ і МУС перад Вярхоўным Саветам БССР.

Дамагацца ад дзяржаўных органаў правядзення спрыяльнай сацыяльнай палітыкі у дачыненіі да паярпелых ад сталінскага рэпресіуна-тэратычнага режыму, да не-працэздольных асоб з сем'яў замучаных і забітых.

Патрабаваць аднаўлення народных і гістарычных назваў гарадоў, вёсак, вуліц, плошчаў і г.д., беспадстаўна перайменаваных або забароненых у часы сталінічны, вяртання гістарычнай назвы сталіцы БССР — МЕНСК.

Вярнуць нацыянальныя асаблівасці правапісу беларускай мовы, зньязвеченага ў 30-х гадах.

Патрабаваць адмены усіх геаграфічных і адміністрацыйных назваў, звязанных са сталінскім акружэннем, зьяўцца мемарыяльных дошак і дэмантажу помнікаў асобам, вінаватым у сталінскіх рэпресіях.

## Статут

Беларускага грамадскага гісторыка-асьветніцкага таварыства памяці ахвярау сталінізму "МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ" \*

Вярнуць дзяржаўнасць беларускай мовы.

Вярнуць сіасаваны сталіністамі магчымасці свабоднага разьвіцьця моў і культур усіх нацыянальнасцяў Беларусі.

Падтрымліваць ідэі і спрыяць арганізацыі грамадскага і маладзёжнага руху, накіраванага на выяўленыне месцаў звышчэньня і пахаваньня ахвярау сталіншчыны, на высьвітленыне імянаў забітых і іх катоў.

Праводзіць работу ў кантакце з зацікаўленымі савецкімі, дзяржаўнымі і партыйнымі органамі і камісіямі, з праграсіўнымі і патрыятычнымі суполкамі, са студэнтамі і школьнімі групамі пошуку.

Абменьваць неабходныя інфармацыйныя і супрацоўніцтваваць з аналагічнымі таварыствамі іншых саюзных рэспублік. Імкніцца да стварэння Усесаюзной Конфедэрациі нацыянальных таварыстваў памяці ахвярау сталінізму.

Лічыць національным Днём Памяці на Беларусі традыцыйны восеніскі дзень памінання продкаў "Дзяды".

Няхай на наша праца грунтуецца на пынціпах XIX партканферэнцыі, якія съязвярджаюць дэмакратичны сацыялізм, гуманізм і публічнасць у нашем грамадстве, на пынціпах найвышэйшай гістарычнай справядлівасці: ніхто не забыты, нішто не забытае!

Аднаўленыне памяці і справядлівасці у дачыненіі да ахвярау сталінізму — наш палітычны і маральны абязянак.

( 19 кастрычніка 1988г. г.Менск ).

ПІШЫЦЕ НАМ НА АДРАС:

220050, г.МІНСК-50, АБАНЕМЕНТНАЯ СКРЫНКА №284

220050, г.МІНСК-50, АБОНЕМЕНТНЫЙ ЯШК №284

Приняты і зацверджаны на Усебеларускім Устаноўчым сходзе грамадскіх прадстаўнікоў па стварэнню Таварыства "Мартыралог Беларусі". Менск, 19 кастрычніка 1988 г.

### I. Агульныя палаўніцтвавацьця

I.I. Беларускае грамадскае гісторыка-асьветніцкае таварыства памяці ахвярау сталінізму — "МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ" /у далейшым — Таварыства "МАРТЫРАЛОГ"/ з'яўляецца усебеларускай дабраахвотнай самакіравальнай арганізацыяй, якая ахыццяўляе сваю дзейнасць згодна Канстытуцый БССР і СССР, заканадаўства БССР і іншых саюзных рэспублік, а таксама кіруеца гэтым статутам.

Назва арганізацыі вынікае з галоўнай праграмнай задачы Таварыства — стварэння МАРТЫРАЛОГУ БЕЛАРУСІ памяці усіх замучаных і нявінна забітых у часы сталіншчыны, якія у далейшым можа стаць мартыралогам усёй беларускай гісторыі.

У ацэнцы сталіншчыны Таварыства "Мартыралог" зыходзіць з ацэнак і палаўніцтву XX, XXI і XXII з'ездаў КПСС, дакладу М.С.Гарбачова "Кастрычнік і перабудова: рэвалюцыя працягваецца", прысьвечанага 70-годдзю Кастрычніцкай рэвалюцыі, з мэтай і задачаў палітыкі перабудовы у СССР; творча разьвівае гэтыя задачы і палаўніцтвавацьця.

\* Назва "МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ" лічыцца ўмоўнай да I-й чарговай Канферэнцыі Таварыства.

Слова "МАРТЫРАЛОГ" грэчаскага паходжання /*martyrologos*<*martyr* — съведка, пакутнік + *logos* — слоў/; абазначае:

1/ пералік асоб, што падвергліся ганенням, альбо пералік перажытых кім-небудаў пакут, мучэнням, прасльедаваннем, альбо сыпіс ахвярау тэрору, генацыду, масавага звышчэньня людзей і т.п.

2/ зборнік апавяданняў пра пакутнікаў.

Ідэйнай сутнасцю дзейнасці Таварыства "Мартыралог" з'яўляецца гуманізм.

I.2. Таварыства імкненца выявіць, даследаваць, выучыць і абелічыць у гісторыі глыбіню трагедыі беларускага народа, што адбылася у часы сталіншчыны / канец 20-х—пач.50-х гадоу/ у межах яго дзяржаўнай, гістарычнай і этнічнай тэрыторыі — усёды, дзе жыве беларускае насельніцтва.

Дзейнасць і даследаваньні Таварыства "Мартыралог" улічваюць усе нацыянальныя групы жыхароў Беларусі.

Філіі і арганізацыі Таварыства "Мартыралог" могуць утварацца на тэрыторыі іншых рэспублік СССР\*, куды было выслана, альбо дзе адбывала з'яўленае насельніцтва Беларусі незалежна ад нацыянальнай прыналежнасці.

I.3. Устаноўчымі арганізацыямі Таварыства "Мартыралог" з'яўляюцца: Саюз кінематографістаў БССР, рэдакцыя штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва", Саюз пісьменнікаў БССР, Саюз мастакоў БССР.

Склад устаноўчых арганізацый можа быць зменены, альбо далоўнены Канферэнцыяй Таварыства "Мартыралог", а у прамежку паміж канферэнцыямі — Грамадскай Радай Таварыства.

I.4. Дзейнасць Таварыства "Мартыралог" заснована на добраахвотнай ініцыятыве людзей і арганізацый, готовых выконваць статутныя патрабаваньні і працаваць над ажыццяўленнем задач, пастаўленых у Дэкларацыі Таварыства; на добраахвотнай дапамозе устаноў і арганізацый, а таксама грамадзян, якія не будучы удзельнікамі Таварыства, гатовы падтрымліваць яго працу; на супрацоўніцтве Таварыства, яго удзельнікаў і працаунікоў з дзяржаўнымі і савецкімі установамі, творчымі саюзамі, аб'яднаннямі і іншымі арганізацыямі, дзейнасць якіх звязана з вырашэннем праграмных і статутных задач Таварыства "Мартыралог".

\* Тады яны кіруюцца заканадаўствам тых рэспублік, на тэрыторыі якіх размешчаны.

## 2. Асноўныя задачы Таварыства "Мартыралог"

2.I. Асноўнымі задачамі Таварыства "Мартыралог" з'яўляюцца:

а/ Выяўленне поўнай і праудзівой карціны масавых забойстваў, рэпресій і тэрору на Беларусі у часы сталіншчыны; вывучэнне іх прычын і вынікаў.

б/ Высвятыленне памяна колъкасці людзей, што загінулі у часы рэпресій, тэрору і вынішчэння ў канцы 1920-х—пач.1950-х гадоу на Беларусі, на этнічных тэрыторыях за межамі рэспублікі, дзе жыве беларускае насельніцтва, а таксама у месцах яго высылкі і з'яўленае.

в/ Стварэнне мартыралогіі насельніцтва Беларусі, пачярпелага ад сталінскага генадыду.

г/ Увекавечванне памяці усіх бязвінных ахвяраў сталіншчыны на Беларусі.

## 3. Дзейнасць Таварыства "Мартыралог"

3.I. Для ажыццяўлення статутных задач Таварыства праводзіць наступную дзейнасць:

а/ Аргітуе грамадскасць і набілізуе грамадскую думку на стварэнне наўкукова-даследчага, асьветніцкага, архітэктурна-мемарыяльнага комплексу МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ у Менску, помнікаў і абеліскаў замучаным і забітым людзям. Выкарыстоўвае при гэтым грамадска-палітычны, культурна-нацыянальны, маладзёжны, прафесійны рухі, канфесійную дзейнасць і іншыя законныя спосабы пропаганды і агітациі.

б/ Праводзіць збор сродкаў на помнікі і Мартыралог палях добраахвотных ахвяраваньняў і складае ад насельніцтва і арганізацый на спецыяльны рахунак Таварыства.

в/ У выпадку, калі рашэнне аб будаўніцтве архітэктурна-мемарыяльнага комплексу "Мартыралог Беларусі" будзе прынята, садзейнічае і удзельнічае у яго проектаванні і пабудове. Пасля пабудовы спрыяе яго функцыянуванню, прымае удзел у наўкукова-даследчай працы Мартыралога.

г/ Садзейнічае рэабілітацыі, спрыяе сацыяльнай і прававай даламозе няўнна паярпелым ад рэпрэсій.

д/ Зьбірае любую вусную, пісьмовую, гукавую, відавую і іншую дакументальную інфармацыю, якая датычыць любых фактав і аbstавін, звязаных са сталінскімі рэпресіямі, вынішчэннем людзей і падзеямі, што спадарожні - чалі палітыцы генатау канца 20-х—першай пал.50-х гадоў; прымае дакументальную інфармацыю у дар, па тэстаманту, па актавай перадачы арганізацыі.

е/ Складае неабходную картатэку звестак, матэрыялу і документау, забясьпечвае іх улік і захаванасць; стварае даведачныя матэрыялы.

ж/ Праводзіць дасьледчую і асьветніцкую работу, публікуе документы, артыкулы, кнігі, арганізуе лекцыі, даклады, дыспуты, спатканні, выставы, выдае разавин і перыядичныя выданні, стварае дакументальныя фільмы, спрыяе пракіненню трагічнай тэматыкі нарада ў мастацкую творчасць. Садзейнічае развіццю палітычнай, прававай і культурна-нацыянальнай съядомасці грамадзян, моладзі ў духу непрыніцця і асуджэння палітычнай сістэмы сталінізму і сталінічны, прымусовых, гвалтоўных, недэмакратычных метадаў вырашэння сацыяльных, палітычных і эканамічных проблем.

#### 4. Структура Таварыства "Мартыралог"

##### 4.1. Кіраунічым органамі Таварыства з'яўляюцца:

а/ Канферэнцыя.

б/ Грамадская Рада.

в/ Старшыня Грамадской рады і яго намеснікі.

Выканавчым органамі Таварыства з'яўляюцца: Выканавчая камісія і яе Рабочыя группы.

##### 4.2. Кантрольным органам з'яўляецца Рэвізійная камісія.

4.3. Вышэйшим кіраунічым органам Таварыства "Мартыралог" з'яўляецца Канферэнцыя. Канферэнцыя з'біраецца адзін раз на год у горадзе Менску. При неабходнасці можа быць скліканыя нечарговая канферэнцыя па расэнні Грамадской рады, Выканавчай камісіі, альбо 1/4 усіх

сяброу Таварыства "Мартыралог". Канферэнцыя прымае Даіларацию і Статут, робіць у іх дапаўненны і змены; слухае справаздачны даклады Грамадской рады, Выканавчай і Рэвізійной камісіяў, распрацувае і зацвярджае праGRAMУ працы Грамадской рады; слухае і зацвярджае фінаансавыя справаздачы Таварыства і зацвярджае яго гадавыя каштарысы; выбірае Грамадскую раду, старшыню, яго намеснікаў і Рэвізійную камісію; прымае ў ганаровыя сябры Таварыства "Мартыралог"; зацвярджае або змяняе рашэнні Грамадской рады аб выключэнні з сяброу і удзельнікаў Таварыства "Мартыралог" і інш.

Усе расэнні Канферэнцыі прымаюцца адкрытым галасаваннем адноснай большасцю галасоў пры наяўнасці кворума /больш палавіны ад агульнай колькасці дэлегатаў/. Выбары старшыні, намеснікаў і расэнні па персанальных пытаннях праходзяць і прымаюцца тайным галасаваннем. При аднадушным расэнні ўсіх дэлегатаў галасаванне у адзначаных выпадках можа праводзіцца адкрыта. Усе кіруючыя органы Таварыства выбіраюцца тэрмінам на адзін год.

4.4. Грамадская рада накіроўвае дзеяніасць Таварыства ў перыяд паміж канферэнцыямі. Яна прадстаўляе, пралагандуе і адстойвае агульны сэнс і змест працы Таварыства; займаецца пытаннямі набудовы "Мартыралога Беларусі" і помнікаў ахвярам сталінічны, прымае расэнні аб індывідуальным і колектыўным удзеле і выключэнні з Таварыства; аб узаемаадносінах з устаноучымі арганізацыямі, аб змяненнях і павелічэннях іх колькасці; прымае расэнні аб скліканні гадавой і нечарговай канферэнцыяў Таварыства.

У Грамадскую раду абавязкова уваходзяць прадстаўнікі устаноучых арганізацый. Рашэнні Грамадской рады прымаюцца большасцю галасоў пры наяўнасці кворума.

4.5. Старшыня Грамадской рады і яго намеснікі ствараюць Выканавчую камісію з ліку сяброу Таварыства "Мартыралог". У Выканавчую камісію могуць уваходзіць таксама выбраныя Грамадской рады, але не больш адной чверці кожнага з гэтых органаў.

Выканавчая камісія з'яўляецца выканавчым органам

Таварыства і яго Грамадской рады. Іна вядзе асноўную арганізацыйную, практычную і навукова-дасьледчую працу Таварыства; стварае Рабочыя групы, прылучае да работы сяброву і удзельнікаў Таварыства; дасягае даручэнні; фармуе дэталёвую праграму дзейнасці па тэмах і рэгіёнах, займаецца выдавецкай справай і друкам; карэктіруе працу абласных філій і раённых арганізацый Таварыства.

Дзейнасць Выканаўчай камісіі фармуе і накіроувае непасрэдна старшыня Грамадской рады, альбо адзін з яго намеснікаў. Склад Выканаўчай камісіі зацвярджаецца Грамадской радай.

4.6. Абласныя філіі і раённыя арганізацыі Таварыства "Мартыралог" ствараюцца, зыходзячы з неабходнасці і абставін. Іх утварэнне і статус не абавязкова павінны быць звязаны з адміністрацыйным становішчам горада, яго падпрарадкованнем і сферай уплыву.

Структура раённай арганізацыі Таварыства залежыць ад колькасці сяброву і аб'ёму працы. На пачатку дастаткова выбраць старшыню, намесніка і стварыць рабочую группу.

Пры павелічэнні колькасці сяброву да 50 чалавек раённая арганізацыя можа утварыць поўную структуру кірауніцтва /выбраць раённую Грамадскую раду, старшыню, намеснікаў, Выканаўчую і Рэвізійную камісіі/. У раённую арганізацыю уваходзяць групы садзейніння.

Пры наяўнасці пяці і больш раённых арганізацый у вобласці расшэннем Грамадской рады Таварыства "Мартыралог" можа быць створана Абласная філія Таварыства на аснове найбольш моцнай раённай арганізацыі. Абласная філія аб'ядноувае усе раённыя арганізацыі у вобласці і можа мець у сваім кіруючым органе іх прадстаўнікоў.

Усе кіруючыя органы раённых арганізацый і абласных філіяў выбіраюцца тэрмінам на адзін год. Раз у год адбываюцца раённыя і абласныя канферэнцыі. Тэрмін збору канферэнцыяў вызначае Грамадская рада Таварыства "Мартыралог".

Всіх арганізаціях і філіях Таварыства "Мартыралог" прадугледжваецца устаноўленая фінансавая справа-здачнасць, прыём і улік сяброву, удзельнікаў і іншых справаводства.

Рабочай мовай Таварыства "Мартыралог Беларусі" з'яўляецца беларуская мова. При гэтым кожны сябёр Таварыства можа карыстацца любой іншай мовай, зразумелай прысутным. Справаводства вядзецца па-беларуску.

## 5. Сябры і калектыўныя удзельнікі Таварыства "Мартыралог"

5.1. Таварыства "Мартыралог" складаецца з сяброву, калектыўных удзельнікаў і ганаровых сяброву.

5.2. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца грамадзяне, якія падтрымліваюць Дэкларацыю і задачы Таварыства, падзяляюць яго Статут, аплючваюць сябровскія складкі, практычна удзельнічаюць у мерапрыемствах і працы Таварыства.

Калектыўнымі удзельнікамі Таварыства з'яўляюцца яго установленыя арганізацыі, а таксама прадпрыемствы, установы і арганізацыі, якія падзяляюць яго Статут, сістэматычна садзейнічаюць ажыццяўленню Дэкларацыі шляхам практычнай, фінансавай і тэхнічнай дапамогі і ідэйнай падтрымкі.

Ганаровымі сябрамі Таварыства могуць быць запрошаныя асобы, якія няявіна пацярпелі ад рэпресій, а таксама тэя лодзі, што зрабілі істотны ўклад у справу барацьбы са сталінічнай, у ажыццяўленні праграмных задач Таварыства "Мартыралог".

5.3. Залічэнне у сябры і калектыўныя удзельнікі Таварыства адбываецца па пісьмовай заяве кандыдата на імя старшыні шляхам зацвярджэння кантыдатуры Грамадской радай. У выпадку неабходнасці старшыня і Грамадская рада могуць патрабаваць пісьмовага, альбо вуснага заручэння за кандыдата ад не менш чым двух актыўных сябров Таварыства.

Залічэнне у ганаровыя сябры Таварыства адбываецца расшэннем канферэнцыі.

5.4. Сябры Таварыства карыстаюцца правам: выбіраць і быць выбранымі у кіруючыя органы Таварыства; атрымліваюць арганізацыйную, метадичную, творчую, тэхнічную,

матэрыяльную і маральную дапамогу пры правядзеніі працы на карысць Таварыства і дзеля ажыцьцялення яго Дэкларацыі; ставіць пытаньні перад Грамадской радай, Выканачай камісій і Канферэнцыяй аб усіх праблемах, якія датычаць дзейнасці Таварыства, яго праграм, задач і Статута.

У выпадку адміністрацыйнага, палітычнага, судовага, маральнага і іншага прасьледаванья за гуманістычную дзейнасць, накіраваную на ажыцьцяленне Дэкларацыі Таварыства і не супярачную яго Статуту, кожны сябра арганізацыі атрымлівае грамадскую калектыўную дапамогу і маральную падтрымку Таварыства "Мартыралог".

5.5. Кожны сябра Таварыства абавязаны: выконваць рашэнні Канферэнцыі і Грамадской рады, прытрымлівацца палажэннію Статута; садзейнічаць ажыцьцяленню Дэкларацыі; працеваць па праграме Выканачай камісіі і Рабочых груп; прымаць і выконваць рабочыя даручэнні; аплочваць сяброўскія складкі; працуць ініцыятыву у працы і творчасці; дапамагаць сябрам Таварыства у агульнай работе.

Кожны сябра Таварыства "Мартыралог", змагаючыся са сталінішчынай, павінен прытрымлівацца гуманістычных прынцыпаў у маралі, культуры, грамадска-палітычнай дзейнасці.

5.6. Сябры і калектыўныя удзельнікі Таварыства "Мартыралог" могуць выйсці з яго, пісьмова папярэдзіўшы пра гэта Грамадскую раду, альбо без папярэджвання. Тады за крытэрый неудаedu у Таварыстве будзе прымата адмова працеваць і плаціць сяброўскія складкі.

За сур'ёзныя маральныя, ідэйна-палітычныя і матэрыяльныя страты, нанесеныя Таварыству, а таксама за мэтанакіраванае і злоснае супроцьдзеянніе яго задачам і Дэкларацыі сябры і калектыўныя удзельнікі выключаюцца з Таварыства рашэннем Грамадской рады. Рашэнне Грамадской рады аб выключэнні зацьвярджаецца і можа быць зменена Канферэнцыяй.

## 6. Грошовыя сродкі Таварыства "Мартыралог"

6.1. Грошовыя сродкі Таварыства "Мартыралог" складаюцца з сумы добраахвотных сяброўскіх і калектыўных складак, ахвяраваньні, пераводаў, дараваньні, адлічэнняў ад публікаций, выданьні, кінафільмаў і іншай працы, зробленай па заданні і пры арганізацыйнай і матэрыяльнай дапамозе Таварыства.

Працэнт адлічэння, памер сяброўскай складкі з сябrou і калектыўных удзельнікаў, парадак і перыядычнасць яе уплаты устанаўліваецца рашэннем Канферэнцыі.

Ганаровыя сябры складкі не плоцяць.

Сродкі Таварыства разъмяркоўваюцца згодна каштарысу Выканачай камісіі. Каштарысы Выканачай камісіі зацьвярджае Канферэнцыя.

Для аператынага валоданьня уласнымі сродкамі Таварыства мае бягучы рахунак у банку.

6.2. Таварыства распараўджаецца сродкамі, якія знаходзяцца на асобным банкаускім рахунку /спецрахунку/ арганізацыі. Яны фармуюцца з мэтавых добраахвотных укладаў насельніцтва, калектываў і арганізацый і прызначаны на праектаванне і пабудову "Мартыралогу Беларусі", на помнікі і мемарыяльныя комплексы ахвярам сталінізму.

Разьмеркаваньнем гэтых сродкаў займаецца Грамадская рада. Каштарысы Грамадской рады зацьвярджаюцца Канферэнцыяй.

Акрамя асобнага рахунку /спецрахунку/ і бягучага рахунку ва установах Дзяржбанка СССР Таварыства "Мартыралог" мае таксама валютны рахунак у ЗНЭШГАНДАЛЬБАНКУ СССР.

Таварыства валодае уласнай пячаткай і штампам рэгістрацыі документаў.

## 7. Прававое становішча Таварыства "Мартыралог"

7.1. Таварыства "Мартыралог" з'яўляецца юрыдычнай асобай. Яно можа ад свайго імя заключаць пагадненіні і здзелкі з юрыдычнымі і індывідуальнымі асобамі у БССР

СССР і за мякій, набываць іншыя маёмыныя праўы, быць шукальнікам і адказным у судзе і арбітрах.

7.2. Пагаднен'ні і зъдзелкі ад імя Таварыства "Мартыралог" заключае Старшыня, або адзін з яго намеснікаў при удзеле фінансава адказнай асобы. У некаторых выпадках пагаднен'не і зъдзелка зацьвярджаюцца Выка-научай камісіяй.

7.3. Таварыства "Мартыралог" нясе адказнасць па абавязательствах усёй сваёй маёмынсцю. Дзяржава не адка-звае па абавязательствах Таварыства, Таварыства не ад-ка-звае па абавязательствах дзяржавы.

#### 8. Узаемадносіны з іншымі арганізацыямі

8.1. Таварыства "Мартыралог" узаемадзейнічае з усімі савецкімі, дзяржаунымі, палітычнымі, грамадскімі, прафсаюзнымі, творчымі, науковымі, патрыятычнымі, ма-ладзёжнымі, "нефармальнымі" і іншымі арганізацыямі, якія будуть падтрымліваць яго дзейнасць і садзейнічаць ажыццяўленню яго праграмных задач.

8.2. Таварыства "Мартыралог" супрацоўнічае з ана-лагічнымі арганізацыямі іншых саюзных і аўтаномных рэ-публік СССР, можа ствараць з гэтымі арганізацыямі кан-федэратыўныя аб'яднанні; выступае за утварэнне Усе-саюзной Конфедэрацыі нацыянальных таварыстваў памяці ахвяраў сталінізму.

#### 9. Сімвалы. Пячатка

9.1. Эмблема. На чырвоным фоне у падоўжаным авале белая на ўесь рост фігура жанчыны-маці у доуглі адзень-ні, у намітцы, з дзіцем на руках. Па абодва бакі фігуры на узроуні галавы па краю авала паукружжам залатымі лі-тарамі напісаны: МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ. Фігура сімвалізуе народ, які адраджаеца з сваёй крывавай гісторыі.

9.2. Знак. Літары М Б чырвонага колеру на белым фоне, абмежаваным у квадрат з чорнай рамкай. М Б — па-чатковыя літары слоў "Мартыралог Беларусі".

9.3. Харугва. Белае палатно выцягнутай прастакут-най формы вертыкальны кампазіцыі з выявай эмблемы !

знака. Літары М Б чырвонага колеру размешчаны на пала-тне па баках авалу на узроуні галавы фігуры. У ніжній частцы палатно аздоблена чорнымі маҳрамі.

Харугва мацуецца вертыкальна на доуглі дрэуцы з крыжавінай.

9.4. Пячатка. Круглай формы. У цэнтры квадратны знак Таварыства, заключаны У круг. Па кругу і па краях пячаткі двойчы напісаны: МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ.

#### 10. Змены статуса

10.1. У выпадку неабходнасці зменення статуса Таварыства рашэнні аб перамене яго функцыі, рэарганізацыі і перадачы маёмынсці прымае Канферэнцыя. Рашэнніне аб змене статуса, рэарганізацыі і перадачы маёмынсці можа быць прынята толькі при падачы за яго 9/10 галасоў ад усіх дэлегатаў і прысутнасці 90 працэнтаў усіх выбранных прадстаўнікоў.

#### Ліст з Наваполацка

Дарагія таварышы!

Прыміце слова падтрымкі створанаму І9 кастрычніка г.г. у сталіцы Беларусі Беларускаму гісторыка-асьеветніцкаму таварыству памяці ахвяраў сталінізму "Мартыралог Беларусі". Мы лічым, што выкананне рашэннія XIX партыйнай канферэнцыі аб увекавечанні памяці ахвяраў рэпрэсій — справа высакародная і пільная. Стварэнне дзеля гэтай мэты грамадскіх арганізацій — tym больш, падмацаваных аўтарытэтам широка вядомых і заслужаных людзей — павінна па-спрынці складанью поулага сэпісу ахвяраў сталінізму на Беларусі і пабудове помнікаў і мемарыялаў у іх памяць. Такія помнікі і ме-марыялы павінны зьявіша па ўсёй рэспубліцы — там, дзе злачысты часоу культуры асобы паліярэднічалі і працягвалі сэпіс злачынстваў гітлераўцаў. Мы не можам зразумець мэтау некаторых нядауніх выступленіяў у рэспубліканскім друку (матэрыял "Нам с вами не по пути!" — "Вечерний Минск" за 24.X г.г., артыкул "Пена на хвалі перабудовы" у цэнтральных рэспубліканскіх і абласной газете за 27-28 кастрычніка), акрамя як СЪЯДОМА ЗАКЛІКАЦЬ ДА ВІРТАННЯ ЧА-СОУ БЕЗЗАКОНЫНІ і АДСУТНАСЦІ ГАЛОСНАСЦІ.

Створым усе разам велічны "Мартыралог Беларусі", і няхай ён будзе апошнім мартыралогам нашай савецкай зямлі!

Студэнты і выкладчыкі Наваполацкага політэхнічнага інстытута імя ЛКСМБ (усіх 34 подпісі)

6.XI.88.

## БЮРАКРАТИЧНЫЙ ГУЛЬН

Пасъля няудалага правакацыйнага путча бюракратычнай рэакцыі, арганізаванага 30-га кастрычніка у Менску сіламі міліцыі і падрыхтаванага ідэалагічнай службай рэспублікі супроць працэсау перабудовы, адбыліся сходы у творчых саюзах і установах, дзе былі асуджаны проціпраунія дзеянныі міліцыі, Мінгарвыканкама і выказаны недавер ідэалагічнаму кірауніцтву рэспублікі. Бюракратыя, як звычайна, звярнулася да сваёй асноўнай палітычнай зброі — хлусыні. Сыпешна была створана тайная камісія Прэзідымума Вярхоунаага Савета БССР, якая неўзабаве рассакреціла сваё існаваныне публікацыяй вывадау у друку аб праведзеным "вывучэныні" аbstавінаў падзеі. Паводле "вывадау" камісіі міліцыя быццам бы не ужывала ні сълезачных газаў, ні дубінак, ні гвалту, не было вадамётаў, ніхто нібыта на зъвяртаўся у паліклініку, праクратуру і т.д. Гэтую публічную ману камісія зафіксавала на палосах газет. Цікава паназіраць, у якой форме яна будзе прасіць праbabчыння у ашуканых чытачоў. Зрешты ашуканцаў нікога не ўдалося. Кірауніцтва яшчэ раз паказала ўсім свой узровень і сваё аблічча.

9 лістапада 1988 г. адбылося паседжаныне Грамадскай ради "Мартыралога Беларусі" на якім быў абмеркаваны ліст у Прэзідымум Вярхоунаага Савета СССР аб падзеях 30-га кастрычніка у Менску. У ім гаварылася аб неабходнасці даць аценку дзеянням мінскіх гарадскіх улад, прыняць меры. У канцы сънечнія мы даведаліся па тэлефоне ад сакратара Мінгарвыканкама Л. Валодзькінай, што наш ліст у цэласці і нейашкоджанасці прыбыў з Прэзідымумам Вярхоунаага Савета СССР у... Мінгарвыканкам. "Якая рэзальцыя?" — Пытаем пасъля доўгай паузы. "Предлагою побеседаваць с авторамі заявления". "Вельмі міла, хто падпісаў?" — "Загадчык прыёмнай Прэзідымума Вярхоунаага Савета СССР, а прозьвішча не напісаны, толькі подпіс — закаручка". Гэтак мы і "побеседавали".

Знаёмства з некаторымі заканадаўчымі пастановамі, думаем, яшчэ дасыць нам магчымасыць "побеседаваць" і з закаручкай. Гэтае ж усё паведамляем, каб чытачы маглі даведацца аб некаторых магчымасыцях і метадах апаратнай кансалідацыі ва умовах "перабудовы". Ніжэй зъмяшчаем текст заявы у Прэзідымум Вярхоунаага Савета СССР.

30-го октября сего года около Восточного (Московского) кладбища в г. Минске должен был состояться митинг-реквием, приуроченный к наступающему традиционному Дню предков "Дзяды" и посвященный памяти жертв Отечества, которые погибли во времена сталинщины, гитлеровского нашествия, бюрократических военных авантюри. За неделю до митинга Мингорисполкомом без соответствующих закону юридических обоснований запретил его. В республиканской печати по инициативе и под нажимом партийного руководства республики и города началась организованная кампания политической дискредитации Общества "Мартыролог Белоруссии", охвачение небформальных молодёжных объединений, шельмование интеллигенции, натравливание на нее дезинформированных рабочих, подстрекательство к межнациональной враждебности.

Некоторых членов Общественного совета "Мартыролога" вызывали в райисполком и угрожали применением против них статей Уголовного кодекса БССР о шпионаже, диверсиях, контрреволюционной деятельности и других, по которым были осуждены и реабилитированы сотни тысяч людей во времена сталинщины.

30-го октября массы людей пришли к Восточному кладбищу и к Курапатам, чтобы поклониться памяти, могилам предков и услышать из первых уст правду о новых общественных объединениях. Но к могилам их не пустили милицейские кордоны. Народ встретили водомётными и пожарными машинами, зарешеченными грузовиками-клетками для перевоза арестованных, милицейскими шеренгами и автобусами, внутренними войсками, слезоточивым газом, резиновыми дубинками, машинами скорой медицинской помощи.

Множество сдэтых в гражданское лицо, которые действовали заодно с милицией, стремились спровоцировать конфликты, брызгали собравшимся в лицо слезоточивой аэрозолью. Людей, особенно активистов Общества "Мартыролог", творческих интеллигентов, журналистов, милиционеров в форме и личности в штатском грубо хватали без причин еще далеко на подходе к кладбищу, лили в лицо слезоточивую аэрозоль, заталкивали в машины и увозили.

Многочисленные шеренги милиционеров по приказу офицеров расчленяли, толкали и топтали народ, даже тех, кто сидел на земле. Были случаи, когда милиционеры были некоторых девушек и юношей, оскорбляли их унизительными словами. И только выдержка,держанность, рассудительность и ответственность собравшихся людей предотвратили кровавое побоище, сорвали преступные планы.

Действия руководящих партийных идеологов города и республики, которые предшествовали событиям 30-го октября в Минске, и сами события свидетельствуют о политическом банкротстве этих руководителей, о совершенном неумении существующего республиканского аппарата работать с населением в условиях перестройки, о враждебности его интересам белорусской нации, гласности и демократии.

Силовое выступление против общественности столицы, продемонстрированное руководством города и республики в день почитания умерших предков — это оскорблечение памяти людей, памяти похороненных, миллионов погибших и невинно убиенных. Это попрание человеческого достоинства, рецидив сталинщины, массированное выступление бюрократической реакции против перестройки.

30-го октября по приказу руководства физически оскорбили нашу интелигенцию — разум и совесть нации. Те, кто держат власть, показали, что они не останавливаются перед любым приказом, перед применением грубой силы, перед любыми действиями и готовы на всё, только бы осталось всё по старому. Аморальность такого поведения в системе власти приводит к Курапатам.

Руководство, которое с позиции силы выступило против гласности и демократии, руководство, которое не может, не умеет и не желает вести открытый диалог с общественностью, такое руководство не пользуется авторитетом, не заслуживает политического доверия.

Мы обращаемся ко всем коммунистам, к тем, кто воспринял перестройку и содействует социальному, нациальному и культурному возрождению Белоруссии, с предложением поставить вопрос о соответствии занимаемой должности идеологических партийных руководителей города и республики.

Мы обращаемся к избирателям с предложением отзвать депутата Минского городского Совета Михасёва Владимира Ивановича.

Мы обращаемся к Президиуму Верховного Совета СССР с просьбой рассмотреть правомочие действий Минского горисполкома, который не допустил наследие на могилы в день памяти предков "Дзяды", целесообразность принятых мер, обоснованность применения слезоточивого газа и резиновых дубинок органами внутренних дел и КГБ БССР.

Мы протестуем против организованного шельмования и насилия и просим дать оценку действиям минских городских властей, руководства внутренних дел республики и принять меры.

Общественный совет Белорусского историко-просветительского общества памяти жертв сталинизма "Мартиолог Белоруссии"

Минск, 9 ноября 1988 года.

## Чаму Менск стаў Мінскам?

Пра сталіцу Беларускай ССР можна атрымаць многія звесткі у энцыклапедычным даведніку "Мінск". Ды толькі дарэным будзе шукаць у гэтай, здавалася б, саліднай кнізе тлумачэння адносна пераутварэння старажытнаславянскай назвы горада Менск у Мінск.

Большасць сучасных дасылчыкаў лічыць, што гэтае дауніе найменне звязана з назваю ракі Менкі, на якой стаяў летапісны Мінськ, згаданы упершыню ў "Аповесыці мінульых часоў" пад 1067 годам (В. Нерознак. Названия древнерусских городов. - М., 1983). На старонках беларуска-літоўскіх летапісаў (ПСРЛ, тт. 32, 35) можна прачытаць назывы "Менск", "Меньск", "Менеск". У актавых матэрыялах Вялікага княства Літоўскага, якія пісаліся на старабеларускай мове, слова "Менск" ужывалася да ХУІІ стагодзьдзя, у другой палове якога, калі справаўдства было пераведзена на польскую мову, яно паступова з'нікае з дакументальных запісаў. Пачынае ужывацца польская яго транскрыпція — "Mіnsk", а каб хто не зблытаў горад зь Мінскам Мазавецкім, то часам пісалі назыву Мінск Літэвскі.

З далучэннем у канцы ХУІІ стагодзьдзя тэрыторыі Беларусі да Расійскай імперыі, царскія чыноунікі чиста механічна перапісалі назыву "польскага" горада "Мінскъ" на тагачасныя карты Расіі. У такім варыянце назва нашай цяперашній сталіцы прайснавала да 1917 года. Толькі са стварэннем рэальных умоў для адраджэння народа, яго культуры, звычаяў узынікла магчымасць пазбыцца цэнзарскіх рагатак і ў дачыненні традыцыйных назваў мясцовасцяў: на старонках беларускамоўнага друку усё часцей сустракаецца назва Менск.

У афіцыйных дакументах Савецкай улады гэта назва горада упершыню была скарыстаная 1 студзеня 1919 года ў "Маніхвесіце часопіса работніча-сялянскага правіцельства Беларусі". А пасля гэтага ў беларускамоўным друку, незалежна кірылічным пісьмом ці лацінкай, запанавала адроджаная назва Менск. Яна была юрыдычна замацавана ў Канстытуцыі БССР 1927 года: "Сталіцай Беларускай Савецкай Рэспублікі з'яўляецца горад Менск". Ноўная Канстытуцыя 1938 года, прынятая ў самыя змрочныя часы сталічны, паутарыла гэту назву сталіцы нашае рэспублікі ў артыкуле 121. Цікава, што ў 39-м томе "Большой Советской Энциклопедии" (М., 1938) артыкул, прысьвечаны сталіцы БССР, пачынаецца такім словамі: "Мінск (по белорускі Менск...)"

Ды раптам у сярэдзіне 1939 года назва Менск з'нікае са старонак газет, даведнікаў, беларускіх картаў і іншых друкаваных выданьняў. Чаму і як гэта здарылася?

Архівы пра гэта пакуль маучаны. У тагачасных газетах пра перайменаванье было зьмешчана толькі некалькі сухіх радкоў. Зрешты, гадаць пра тое шмат не даводзіцца. Рэпрэсіям падвяргаліся не толькі людзі. Рашэнне аб змене назывы сталіцы рэспублікі прыня-

ла 2-я сесія Вярхоўнага Савета БССР, якая праходзіла 25-29 ліпеня 1939 года. Вось радкі са стэнаграфічнай справаздачы: "Прэзідымум Вярхоўнага Савета БССР таксама признау неабходным зменіць існуюче найменаванье сталіцы БССР, устанавіўши найменаванье "Мінск" замест "Менск"... Хто за утвардженыне пункта 7-га праекта, прашу падняць руку! Апусыціце. Хто супраць? Німа. Хто устрымаўся? Німа. Зацьвярджаецца аднаголосна". Вось і усё. Так бы зьменены артыкул 121 Канстытуцыі БССР. Абыйшлося без тлумачэння, у дэпутатаў не узынікла запытаныня. "Прэзідымум... признау неабходным". У той час — ці толькі у той? — гэтага было даскаткова. Хто з дэпутатаў у тым вінен? Кожны зь іх добра ведаў, што у Курапатах — колькі такіх мясыцін было на нашай зямлі? — кожны дзень працаваў жахлівы канвеер смерці. Таму любое пытанне магло стаць апошнім. Зласлівым сімвалам было і тое, што на гэтай сесіі таксама аднаголосна, быу зацверджаны на пасаду нарката НКУС будучы кат народаў Беларусі Л. Цанава.

Кузьма Чорны у нататніку "Мова" зрабіў запіс, які крыху можа вісьвеціць сутнасць гэтае справы: "Людзі, якія не ведаюць ні законаў мовы, ні гісторыі Беларусі, ні самай мовы — ні беларускай, ні польскай і ні рускай (жаргон, на якім яны гавораць і пішуть, нельга называць мовай) здолелі, на вялікі жаль, устанавіць правіла пісанца не Менск і не Наваградак, як пішанца ў рускіх, беларускіх, славянскіх летапісах, а "Мінск", "Навагрудак", гэта значыць — у польскім вымауленні. І гэтыя людзі шчыра верылі, што яны змагаюцца гэтым мерапрыемствам з ушлыкам польскай мовы на мову беларускую..." Дарэчы, сам Кузьма Чорны да апошніх дзён свайго жыцця (памёр ён у 1944 годзе) ужывалі назыву "Менск" (Полымя. 1965, № 4).

Сёлетні год — саракавы пасыль тae сесіі Вярхоўнага Савета БССР. І было ѿ глыбока сімвалічным — сараднуды дэмакратычнай прайавай у жыцці грамадства, каб гэты "юблей" адзначыўся рэабілітацыйнай старажытнай назывы "Менск", бо гэта наша гісторыя, памяць народа, усъведамленыне спрадвечнасці, а, значыць, і трываласці на гэтай зямлі.

Уладзімір Дзянісаў, гісторык.

## Ведамасці

### ВІБАРЫ.

Нядавна адбыўся партшод у ЦНДІ механізаціі і электрафікацыі сельскай гаспадаркі, на якім зверху працавалі выбраць кандыдатам у дэпутаты першага сакратара кампартыі БССР Я. Я. Сакалова. З 170 усіх прысутных камуністаў 5 галасавалі за Сакалова, астатнія супраць. З трэскам правалілася гэтая кандыдатура і у напаусахрэтнай арганізацыі "Цэнтр", а таксама у Берасці. Тады пачалі выстаўляць кандыдатуру I-га сакратара у калгасах Берасцейскай вобласці, там, дзе людзі яшчэ не прачнуліся да перабудовы. Гэткім чынам Сакалову таксама удалося праціснуць да выбараў. Апёкі, партакратыя не надта імкненіца ціпер тыя грамадскія сходы рабіць.

### ЗГАВОРВАЮЩА.

У большасці арганізацій, дзе ёсьць групы падтрымкі БНФ кандыдатамі праходзяць, як правіла, тыя людзі, якіх рэкамендуе фронт. Партыйныя чыноунікі замітусіліся, стараючыся выставіць сваіх кандыдатаў па усіх магчымых зьевеніях. Стала вядомай іх устаноўка — любымі сродкамі не дапусыць да выбараў кандыдатуры БНФ і Мартыралога.

## ВАЛЬНЫ СОЙМ.

14-15 студзеня гэтага году ў Вільні адбыўся II-гі Вальны сойм беларускіх маладзёжных суполак гісторыка-краязнаучага накірунку. Принехала каля 400 дэлегатаў ад больш чым 60-ці суполак з Беларусі, Эстоніі, Латвіі, Літвы, Масквы. Присутнічалі Украінцы, прадстаўнікі з "Саюдзіса", карэспандэнты. Упершыню за дзесяткі гадоў сталінісцкага рабства наша младзь, дзякуючы прыхільнасці нашых сяброў-літоўцаў, уздынула свабодна на вуліцах сваёй старадаўнай сталіцы і святая бел-чырвона-белая нацыянальная сцягі луналі над іх галовамі. Зала, дзе праходзіў сойм, нагадвала квіцісты луг з бела-чырвоных красак. На сцене плакат: пад нашым агульным з літоўцамі гербам Пагоні дазве рукі у сяброўскім поціску — сімвал гістарычнай дружбы паміж беларусамі, літоўцамі, эстонцамі і латышамі. А на партале сцэны паміж сцягамі запаветныя слова: змаганьня і любові народа — "Хыбе Беларусь!"

Сойм прыйшоў хораша, інтэлігентна і дзелавіта. Некаторыя нават зьдзіўляліся, калі паразуноўвалі гэты сойм з напружанастью і нервовасцю сходау ў Менску. А уся справа ў тым, што за два дні ніхто не бачыў тут нават на вуліцы ніводнага міліцыянта, ніводнай азызлай, перакошанай ад нянавісці да ўсяго свягота, народнага, беларускага, гаркамаўскай фізіяноміі, не чулі правакатарскага хамства, не было тупання і выкрыкаў адурманеных партыйнай прашаганай камсамольцаў і ўсялякага варожага, ўсмнага, вандзейска-га сувінства, што стала нормай у паводзінах мінскай бюрархаты.

(Цікава, што калі суполкі з'явіліся ў Мінгарвыканкам з просьбай выдзеліць залу і дазволіць п'яцівясці Сойм у Менску, ім фармальная ніўнта дазволілі, але на ўмовах для іх заведама непрымальных. Кажуць, што менская міліцыя ужо пачала нават рыхтаваць правакатараў і фармаваць пагромы...).

Сойм прыняў рэзалюцыю аб утварэнні Канфедэрацыі беларускіх маладзёжных суполак гісторыка-краязнаучага накірунку, зацвердзіў прграмму працы, выбраў каардынайны орган — Раду упаўнаважаных, а таксама падтрымаў принципы і ідэі Беларускага народнага фронту за перабудову "Адраджэннне". Вальны Сойм выказаўся за тое, каб Канфедэрацыя стала маладзёжным адзінкам БНФ "Адраджэннне".

ЖАЛЬБІНЫ. Сябрамі "Мартыралогу Беларусі" рыхтующа ў Менску дні жальбы (Жальбіны), пасьевечаныя памяці бязвінных ахвяраў сталінічнага. Миракуеща наладзіць выставы, прагляд кінафільмаў, відэастужак, праслуchoўванье фанаграм, сустрэчы з рэпрэсаванымі, абмеркаваныне праблем рэабілітацыі і г.д. Мінчане кажуць, што калі не кінуць супроць народу вадамёты, міліцию з сълёзацечным газам, дубінкамі, сабакамі і ўнутраныя войскі, то Жальбіны, пэўна, адбудуцца ў першай палове лютага на працягу тыдня.

ЗВЕСТКІ З РСФСР. 23 студзеня гэтага году Уральскае таварыства "Мемарыял" і сувядлоўская арганізацыя "Дыскус інайлітрыбуна" зьбіраліся правесці ў горадзе Сувядлоўску грамадскіх слуханьнях на тэму "Правы чалавека ў савецкім грамадстве: гісторыя і сучаснасць". Планаваўся адкрыты і публічны разгляд фактаў, якія б далі аб'ектыўную і усебаковую ацэнку сталінічнага, як сацыяльной з'яве і як асабліваму перыяду савецкай гісторыі. 19 студзеня Сувядлоўскі аўком партыі забараніў правядзенне слуханьня.

ХОЧУЦЬ ДА ПАМАГЧЫ. Уесь час пытающа, куды, на які рахунак прысылаць гроши на стварэннне Мартыралогу Беларусі і мемарыяльнага комплексу ў Курапатах. Свайго рахунку таварыства не мае, і мець яго не будзе, пакуль улада ў рэспубліцы заходзіцца

у руках "вандэйцаў". Тым часам яны імкнуцца падсунуць нашаму насельніцтву рахункі іншых арганізацыяў — маскоускага "Мемарыяла", які ужо амаль прыбраў да сваіх рук маскоуская бюрархаты, ці Беларускага фонду культуры — арганізацыі поўнасцю абаракрачанай, кірауніцтва якой выступіла з істэрчнай варожасцю і агрэсіўным непрыманьнем стварэння "Мартыралога Беларусі". Аднак таварыства ужо знайшло выхад. У наступным нумары бюлетея будзе паведамлена, куды прысылаць гроши.

## НАРЭШНЕ ЗАГАВАРЫЛІ.

21 студзеня, больш чым праз два месяцы пасыня незаконнага спынення съледства па Курапатах, падала, нарэшце, свой голас урадавая камісія. Па беларускім тэлебачанні, а назаутра ў газетах паведамліў вядомыя яшчэ з артыкула "Курапаты — дарога съмерці" факты і іншыя раней апублікованыя звесткі. Утайлі ад людзей толькі вельмі істотныя заключэнні беларускіх вучоных-археолагаў аб татальнай эксгумацыі магіл і "затытаныні сълядоў" у другой палове 40-х гадоў і аб мяркуемай, з улікам той пасыльваенай эксгумацыі, колькасці расстрэліх і пахаваных у Курапатах. "Не менш 30 тысяч", — сціпла паведаміў дыктар. У сапраудніцтве колькасці забітых і закапаных у Курапатах, паводле расыследвання, павінна складаць у сярэднім 250 тысяч чалавек. Некаторым у Прокуратуры і КДБ БССР гэтая лічба надта не да спадобы. Усяляк імкнуцца замаўчаць факт эксгумацыі, пасеяць недавер да навуковых дасыследванняў, нават падважыць іх спрабавалі, ды не атрымалася. Прауды скаваць ужо не удасца. У грамадстве расце сіла, якая не дазволіць яе пахаваць.

## ПРАВІННЫ СЫПІШ.

З вобласцей, мястэчак і вёсак Беларусі прыходзяць звесткі, што там аднаголосна, як і 10-50 гадоў назад, праходзяць на кандыдаты ў дэпутаты розныя партыйна-гаспадарчыя кіраунікі і саноўныя апаратчыкі. Уключыць вёску ў перабудову — вось праблема, якую павінен тэрмінова вырашыць Народны фронт.

## ПЕРАПІС.

Ужо ў пачатку усесаюзнага перапісу насельніцтва з Гомеля і Менска паведамліў, што перапісчыкі запісваюць зусім не тыя паказаныя, якія кажуць людзі, агітуюць за рускую мову і упісваюць яе "роднай", нягледзячы на тое, што людзі роднай мовай паведамляюць беларускую. Калі гэтая звестка пацвердзяцца, то неабходна паставіць пытаньне аб ануліраваньні вынікаў перапісу ў БССР. Не можа быць ніякага даверу такому русофікаторскому перапісу, што праводзіцца ў абстаноўцы антынароднай бюрархатычнай рэакцыі ў рэспубліцы. Цікавая дэталь: карткі запаўняліся простым аловачкам.

## "ІЗВІНЯЮТСЯ"

Колькі юлусыні вылілі іншыя "афіційныя органы" на свае старонкі аб падзеях 30-га кастрычніка ў Менску, як абзвалі нашу младзь, як стараліся некаторыя апаратчыкі на сходах, як адчайна, прынішова, "на партыйнаму" хлусілі ("я вам как коммунист говорю" і т.п.), што "нічога не было", не хапалі, не білі і не травілі і г.д. Хлусіць і цяпер, як перад канцом, па прывычны, б'ючы сябе ў грудзі. Ніяк не упямяшь, што іх час ужо мінуў. Прыйдзе пара, за злачынства ля Усходніх могілак адкажуць тыя, хто яго падрыхтаваў. Гэты час ідзе. "Были ошибки, — кажа міністар МУС СССР В.Бакашін. — В частности, вызвавший широкий общественный резонанс случай в Минске, когда правомерное применение силы было явно неадекватно степени общественной опасности готовившегося, но запрещенного горисполкомом, митинга". (Правда, 1989, 19 студзеня). Што датычыць "правамернасці", то, не сумняваемся, у міністра яшчэ з'явіцца магчымасць памяняць і гэту думку на супроцьлеглую.